

вялікая павага і прыязнасць да чалавека.

*Lit.: Выцлоўі / Склад. М.Я.Грынблат.
Мн., 1979.*

У.А. Васілевіч.

ВІТАННІ, слова-звароты да чалавека пры сустрэчы ці развітанні як знак добразычлівасці, дружалюбнасці. У ранейшыя часы на вясковых вуліцах прынята было вітацца нават з незнаймымі людзьмі, што лічылася неад'емнай рысай звычайвой ветлівасці. У народзе казалі: «Грэх, як не скажаш чалавеку: здароў! Свіння, вокаля свінні прахадзёмы, і то рухаіць». Для В. пры спатканнях па-за домам, пры ўваходзе ў хату да блізкіх, суседзяў ці чужых людзей існуўць устойлівия кананічныя звароты. Пэўныя слова-В. гучыць у беларусаў у розныя поры сутак: «Добрае раніцы!», «Дзень добры!», «Добры вечар у хату!». Своеасаблівай формай В. з'яўляецца згадка ці роспыт пра здароўе, проста пажаданне добра-га фізічнага стану сустречнаму: «Здароў!», «Добрага здароўечка!», «Як чуешся?», «Ці жывенъкі, ці дужэнъкі?». Кожнае В. прадугледжвае адпаведны адказ з замацаваных у народзе ўстойлівых формул: «Здароў! — Здароў, калі змалоў!», «Як жывіць? — Нічога сабе, жывём, хлеб жуём». У быльшыя часы ў В. выразна праступалі сацыяльна-саслоўныя адрозненні: «Чалом кланяюся! — Паклон табе!». Існуе пэўная залежнасць формы В. ад узросту тых, хто і з кім вітаецца. В. малодшага з пажылым чалавекам больш паважлівия. Своеасаблівасцю вызначаліся В., спалучаныя з добрымі зычэннямі людзям, занятымі нейкай працай: «Бог на помач!» Падобныя В. маглі мець і належны адказ: «Памагай Бог! — Казаў Бог, каб ты і памог!». Розныя віды працы супра-ваджаліся адпаведнымі В.-зычэннямі. В. гучалі, калі госьць пераступаў парог хаты: «Хлеб ды соль! — Просім есці»; «Смашнага! (падчас яды) — Просім, сабе носім»; «Сыць вам, людцы!»; «Спaryна вам у чарку!». Адметнасцю вызначаліся В., якія гучалі на пэўныя нар. і рэлігійныя святы: «Хрыстос уваскрос!» (Вялікдзень); «Пане Езус пахвалёны! Ці жывы, ці здаровы? Віншую вас з Новым рокам, шчасцем!» (Каляды). Сталыя звароты чуюцца і пры развітанні: «Усяго добра-га!»; «Аставайцеся жывенъкія-здаравенъкія»; «Спакойнай ночы! — З Богам шчаслівым!». У сардэчных В., зычэннях, якія гучыць у час розных жыццёвых акаличнасцей, выявіліся гуманныя рысы нашага народа,